

Ці трэба паступаць за  
мяжу?  
Вучоба ў Пецярбургу



# Вітаю!

Мяне завуць  
Яроцкая Ганна

Выпускніца 12  
Ф2  
Студэнтка НІУ  
ВШЭ СПб





40

Ліцэістаў штогод  
паступае за мяжу





80%

у Рясію

# Мой опыт

# Паступленне

ЕГЭ

Унутраны  
іспыт

Іншаземе  
Ц

Не купляйце кнігі  
па  
падрыхтоўцы  
да ЕГЭ



Спрабуйце здаваць ўсе  
экзамены, якія толькі бачыце



# назву!

- **НИУ ВШЭ** – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- **ИТМО** – Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
- **СПбГУ** – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный



# Цікава! Вельмі!

Глядзіш з розных б





# ае жыццё ў інтэрнаце

Краіны на маём паверсе:

- Беларусь
- Расія
- Казахстан
- Літва
- Таджыкістан
- Туркменістан
- Узбекістан
- Малдова



Якое з гэтых слоў НЕ  
ведаюць расейцы?



«ссабойк  
а»



«жменька»



гульня ў  
«ногі»

Якое з гэтых слоў  
ведаюць расейцы?



«шухляд  
ка»



«хата»



«буська  
»



# країнах

## Має ўспрыманне

### Беларус

- × Просты
- × Ветлівы
- × Сцерпіць і прамаўчыць
- × Больш за ўсіх сумуе па доме
- × А што скажуць іншыя?
- × Не ўмее вучыцца

### Рускі


- × Прамалінейны
- × Адразу скажа, што не падабаецца
- × Калі дрэнны настрой, абавязкова трэба спорціць яго іншым
- × З дзяцінства ведае, што з'едзе са свайго горада, таму амаль не сумуе
- × Канкурэнтаздольн

### Казахстане


#### Ц

- × На пантах
- × Сапраўды талерантны
- × Не залежыць ад меркаванняў іншых
- × Не сумуе па краіне

# Вучоба



# Чым адрозніваецца ад беларускіх ВНУ



- × Яны не ведаюць, што такое размеркаванне
- × Няма абавязковых «субботников» і іншых



# Пра студэнтаў

- ✓ Разумныя з высокімі баламі ЕГЭ
- ✓ Вялікая канкурэнцыя
- ✓ Змагаюцца за рэйтынг



# Якія цяжкасці могуць вас напаткаць?

Мяне ўжо напаткалі

# Ніхто не ведае

BSU LYCEUM

Шмат сваіх ліцэяў




Ніхто не ведае  
нічога пра  
Беларусь



# «Белоруссию» ведаяць!



# Пра Піцер



# Живёшь в Питере

## ПЛЮСЫ

- Культурная столица
- Европа совсем рядом
- Множество возможностей для образования и карьеры
- Прекрасные пригороды
- Белые ночи
- Разводные мосты
- Все завидуют

## МИНУСЫ

- Больше нельзя
- "Бросить всё и уехать в Питер"







**Питербурге**  
3 января в 1

В Питер.  
Навсегда.



**Питербургер**  
17 января в 22:28

А, может быть, в Питер, и всё об  
И дышится легче, и легче танцу




**Питербур**  
21 марта в

бросить всё  
и уехать в Питер




**Питербургер**  
25 марта в 10:59

-Доктор, что со мной?  
-Оооо да у вас Питер головного мозга 🤪  
🐼



# Эмоцыі



эйфарыя

прывыканне

стабільнасць  
у эмоцыях





Грыбо  
жа



Гне  
вельмі



Мінск вельмі  
чысты горад  
які пільна  
даглядаюць



Можна цікава бавиць  
час



Кожны  
знойдзе  
штосьці  
сваё



# Вялікі горад




Вялікія


адлегласці

Непунктуальны  
транспорт

Шмат часу  
на дарогу

# Стэрэатыпы пра надвор'е





Так усё ж такі,  
ці трэба  
вучыцца за  
мяжой?





Вырашаць  
толькі табе!





<https://asav.hse.ru/applyba.html#signup>

# Паступленн е ў ВШЭ

Трэба здаць экзамены



<http://abiturient.spbu.ru/russkij/informatsiya-dlya-in-ostrannykh-grazhdan/1736-byudzhetnaya-osnova-obucheniya.html>

# Паступленн е ў СПБДУ

Зусім не складана!  
Трэба напісаць  
матывацыйны ліст

# Паступленне

ЕГЭ

Унутраны  
іспыт

Іншаземе  
Ц

Не купляйце кнігі  
па  
падрыхтоўцы  
да ЕГЭ



Спрабуйце здаваць ўсе  
экзамены, якія толькі бачыце



# Дзякуй!

## Ці ёсць пытанні?

Вы можаце мяне знайсці:

Вк Ганна Яроцкая ( <https://vk.com/vesnushki23> )